



Заяўка на ўдзяле в Чэмпіонате Беларусі по прыкладной эстэтыке № _____

1. Фамілія _____
2. Імя _____ 3. Отчество _____
4. Дата рождэня _____ 5. Горад _____
6. Адрэс (с індэксам) _____

7. Контактныя данныя
раб. тел. _____ дом. тел. _____ моб. тел. _____
e-mail: _____
8. Абараванне
Дыплом:
серія _____ нумар _____
спецыяльнасьць _____
назва ўчэбнага заўвядэня _____
дата выдачы _____
9. Апыт рабаты по спецыяльнасці
менее года
1 – 2 года 2 – 5 лет
5 – 10 лет бо́лее 10 лет
10. Мэсто рабаты (назва ўчэбнага заўвядэня і адрэс) _____

11. Аказывае лі Вам паддэржку арганізацыя, в каторой Вы рабаеце?
 Да:
 аплачвае рэгістрацыйны взыск
 аплачвае прыезд
 прадаставляе атрыбутыку
 прадаставляе дапаўняльныя кансультацыі

 Нет
12. Нуджаеце лі Вы в прадварытэльных трэнінгах?
 Да
 Нет
13. Из какаго істочніка вы ўзналі о Чэмпіонате? _____
14. Укажыте сьвоі пасьпартныя данныя:
серія _____ нумар _____
кем выдан _____
дата выдачы _____
15. Дата запоўнэня _____

Внимание! Моделями участники обеспечивают себя самостоятельно.

Участники конкурса согласны с тем, что все фотографии их конкурсных образов, сделанные на Чемпионате, могут быть использованы Организатором Чемпионата по собственному усмотрению, в том числе размещаться в редакционных публикациях и использоваться в рекламных целях. Участники гарантируют Организатору Чемпионата, что права третьих лиц на конкурсные образы не были нарушены, в этих целях участники самостоятельно заключают соответствующие договоры, в т.ч. с моделями, и берут на себя урегулирование всех претензий, которые могут быть предъявлены Организатору Чемпионата в связи с использованием фотографий конкурсных образов.

Ознакомлен(а) (подпись) _____

Адрес, по которому нужно выслать заявку:

Ассоциация прикладной эстетики и спа
220029, г. Минск, пр. Машерова, 9, пом. 1, комн. 104а
тел./факс: 8 (017) 284 9 000
е-mail: ch@aasa.by
www.aasa.by

Внимание! Заявка принимается к рассмотрению только в полностью заполненном виде и при наличии копий документов об образовании.